

...яе ўрокаў, ураз-
...разалюцый рух у Індыі і
...краінах. Кангрэс абавязуў каму-
...партыі імперыялістычных
...аказваць максімальнае пад-
...рэвалюцыйнаму руху ў
...і даў рад указаньняў кам-
...наленіяльных краін. Кан-
...васлухаў даклад аб становішчы
...СССР. Рэвалюцыя па гэтым дакла-
...адначасна пасьпелі сацыялістыч-
...будуўніцтва ў СССР і поўнась-
...ўсталяе ленинскую лінію УсеКП(б)
...у агульным кіраўніцтве дзяржа-
...так і ў барацьбе супроць трацін-
...партыі апазыцыі.

Урашце, кангрэс ухваліў прагра-
му Камуністычнага Інтэрнацыяналу,
якой падагнаны тэарэтычны і
практычны вопыт міжнароднага пра-
летарскага руху. У адзанаў ад пе-
раможай на бок бэрэжывіі сацы-
ялісмакратыі, Камінтэрн у сваёй
праграме цалкам стаіць на глебе
дыктатуры пралетарыяту і ўгрун-
тэмае неабходнасьць барацьбы за
і нямінунасьць перамогі.

На VI кангрэсе прысутнічалі прад-
стаўнікі 58 сэкцыяў, якія налічваюць
каля 1.800.000 членаў. Іх даклады
выклікалі рост камуністычнага руху,
што абхваліла і новыя пласты рабо-
чы і новыя краіны, у якіх раней ня
было кампартыі. Асабліва трэба ад-
значыць, што ўсе рэвалюцыйныя кангрэ-
сы былі ўхвалены аднагалосна. Гэ-
та адзінаства ў радох перадавай
часткі сусьветнага рэвалюцыйнага
руху, побач з ростам рэвалюцыйна-
назначна рабочае класы, з узмацнень-
нем нацыянальна-вызваленчага руху
і калёніяльных краінах, забясьпе-
чыць перамогу сусьветнай рэвалю-
цыі.

расткі капіталізму ў цесных ме-
расткі, якія няўхільна паднімаюцца
на аснове НЭП'у, выкрыві і вяду-
шыць контр-рэвалюцыйны сабатаж
часткі вышэйшых спецыялістаў, што
фінаансаваліся былымі ўласнікамі і
варожымі ўрадамі. Надзеі капіталі-
сты і сацыял-дэмакраты на тое,
што НЭП азначае пачатак авароту
да капіталізму, ня спраўдзіліся.

Некапіталістычныя элементы рас-
туць за кошт сацыялістычнага сак-
тару, а наадварот: значьне і
ўдзельная вага сацыялістычнага сак-
тару народнае гаспадаркі блэзупынна
павялічваецца і ўсё больш п'юна па-
шыраюць свой уплыў на прыватна-
гаспадарчы сьектар.

МАЦНЕЮЦЬ ПАЗЫЦЫІ МІЖНА- РОДНАЙ РЭВАЛЮЦЫІ

VI сусьветны кангрэс канстатуе,
што дасягненьні сацыялістычнага
будуўніцтва ў СССР узмацняюць рэ-
валюцыйныя пазыцыі міжнароднае
рабочае класы, якая кіруецца пера-
давым пралетарскім авангардам у
абліччы камуністычных партыяў у
барацьбе яе супроць міжнароднага
капіталізму, наскараюць рэвалюцыйна-
заваньне шырокіх мас працоўных
капіталістычных краін і калёніяў і
яшчэ ў большай ступені, чым раней,
робяць СССР аплотам сусьветнай
рэвалюцыі, а УсеКП(б) ленинскім
авангардам, а ў вылізарнейшым во-
пыце якога ідэалёгічна выходзяюцца
і практычна навучаюцца ўсе
сэкцыі К. І.

УМАЦАВАНЬНЕ ПРАЛЕТАРСКОЙ ДЫКТАТУРЫ

Пацьвярджаючы пастановы XV-га
з'езду УсеКП(б), шосты сусьветны
кангрэс разам з тым адзначае:
«Ня гледзячы на ўсё ўзрастаючу

Працоўныя БССР абураны зьдзекамі польскіх фашыстых Рашучы пратэст супроць разгону Т-ва Беларускай Школы

Інстытут Беларускае Культуры
рашуча пратэстуе супроць но-
вага ўварту польска-панскага
фашызму над працоўнымі ма-
самі Зах. Беларусі.

Яшчэ так нядаўна ўвесь
сьвет быў сьведкам гвалтоўнае
расправы польскага фашызму
над міжнароднай арганізацыяй пра-
цоўных—Беларускаю Грама-
даю. Суд над ёю выразна па-
казаў усю беспадстаўнасьць
прад'яўленьня да лешчых прад-
стаўнікоў беларускіх працоў-
ных мас абвінавачаньняў. Ад-
нак-жа гэта не пакінуло суду
вынесьці грамадаўчым самы
жорсткі прысуд.

Зачыненне «Таварыства Бе-
ларускае Школы», гэтай апош-
няй і адзінай зараз куль-
турна-грамадзкай арганіза-
цыяй ў Зах. Беларусі, зьяўляец-
ца новым чарговым актам на-
хабнага гвалту і зьдзеку з
беларускіх працоўных мас, на-
кіраваным на канчатковае
культурнае і фізычнае пры-
душэньне іх, каб гэтым па-
дрыхтаваць сабе тым для на-
ступленьня на Савецкі Саюз.

Але ўсе гэтыя мерапры-
емствы разьёшанага панскага
фашызму свае мэты не дася-
гнуць—працоўныя масы самое
Польшчы, Зах. Украіны і Бе-
ларусі ў папярэдніх барацьбе
за сваё сацыяльнае і нацыя-
нальнае вызваленьне заарта-
валі сябе і зараз, маючы на
чале сваім камуністычным
партыяў Польшчы, Зах. Укра-
іны і Беларусі, пры падтры-
маньні пралетарыяту ўсяго
сьвету, знойдуць у сабе сілы
адбіць гэты новы варожы на-
ціск.

Голасна пратэстуючы су-
проць новых распраў у Зах.
Беларусі, Інбелкульт заяўляе,
што ў гэтай барацьбе бела-
рускія працоўныя п'шчы бу-
дуць мець на сваім баку за-
ўсёды падтрыманьне арганіза-
ваных працоўных мас і наву-
ковых сіл Савецкае Беларусі.

Агульны сход рабочых і служачых
ўсіх нацыянальнасьцяў гуты „Прале-
тары“ (г. Менск), вазолухаўшы даклад

тав. Ровеніўза аб зачыненні і раз-
громе „Таварыства Беларускай школы“,
аб тым, што зьбіты дзеці і старыя ў
Ландвароне, аб расстрэле дэмакратыі
рабочай моладзі ў Варшаве, рэзка пра-
тэстуе супроць гэтых нячужаных актаў
барбарства польскага фашызму.

Не выпадкова гэты дыкуны паход
супроць культуры працоўных мас Бела-
русі супаў з зьяваю пана Шкюдскага
аб няўхільнасьці вайны паміж Саюзам
СССР і Польшчай і Румыніяй. Распра-
ва над беларускім сялянствам і поль-
скай рабочай моладзьдзю зьяўляецца
актамі падрыхтоўкі вайнага нападу фа-
шызму на СССР. Працўныя масы Са-
вецкага Саюзу вядуць палітыку спакою,
але калі патрэба будзе, дык яны змо-
гуць грудзмі абараніць сваю сацыялі-
стычную бацькаўшчыну ад польскага
фашызму.

Мы пераконаны, што польская рабо-
чая класа ў саюзе з рабочымі і сяля-
намі Беларусі, Украіны і Польшчы пры-
кончаць урашце з пачаваньнем фашы-
зму ў Польшчы.

Мы заклікаем польскіх, украінскіх і
беларускіх рабочых і сялян узмоцніць
сваё супраціўленьне польскаму фа-
шызму.

Забойства лідэра левых гарнякоў у ПАЗШ

НЬЮ-ЁРК, 5. Пры плямсьветле-
ных абставінах зьбіты лідэр левых
гарнякоў Пенсільваніі Франк Боніта.
Затрыманы тры асобы, што знахо-
дзіліся ў момант забойства разам з
забітым. Два з іх знойдзены паране-
нымі і адпраўлены ў больніцу. Трэці
арыштаваны.

Орган Уоркэрс-парты (камуністыч-
ная)—„Двойні Уоркэрс“ падкрэсьлілае,
што Боніта забіты за тыдзень да
канфэрэнцыі, якая адбудзецца ў Піт-
сбургу. Канфэрэнцыя мае на мэце ар-
ганізаваць самастойны саюз левых
гарнякоў. Газеты выкаваюць думку,
што забойцы зьяўляюцца агентамі
кіраўніка аб'яднанага саюзу гарня-
коў, вядомага рэакцыянера Льюіса.

Падрыхтоўка рэпрэсій у Юга-Славіі

ВЕНА, 5. Інспіраваны паліцыяй
белградзкі друк наведвае, што бела-
градзкі ўлады ў апошні час адна-
чаюць ажыўленьне камуністычнай
аітацыі. У прыватнасьці, адзначана
шырокае распаўсюджваньне лістовак
і прахламацый. У сувязі з гэтым,
ўлады падрыхтоўваюць меры бараць-
бы „з камуністычнай небясьпекай“.

Заврзскі апазыцыйны друк сьцьвяр-
джае, што апошнія арышты сярод
рабочай класы і пагрозы ўрадавага
друку сьведчаць аб намеры ўраду пе-
раісьці ў наступленьне супроць кар-
вацкай апазыцыі.

У мужным выступленьні рабочай мо-
ладзі Варшавы мы бачым пачатак гэта-
га супраціўленьня. Мы вымагаем спы-
леньня рэпрэсій і ўсіх супроць бела-
рускіх культур і адлаўленьня дзе-
васьці „Таварыства Беларускай школы“.

Няхай жывуць працоўныя масы За-
ходняй Беларусі!
Няхай жыве польская камуністычная
партыя!

Агульны сход рабочых і служачых
кіраўніцтва вайснова-будуўнічых работ
у г. Менску ў ліку 350 чалавек, заслу-
хаўшы даклад тав. Валаханавіча аб
зьдзеках з рабочых і сялянах у
Заходняй Беларусі: разгром Грамады,
зачыненне беларускіх школ, лічымь
што ўсё гэта ёсьць наліт польскіх па-
ноў на культурныя арганізацыі Заход-
няй Беларусі, якая жыве пад уціокам
польскіх банкіраў і абшарнікаў.

Мы, рабочыя, пратэстуем супроць
завэрскіх гвалтаў над беларускімі
арганізацыямі ў Заходняй Беларусі.

Польскі фашысцкі Урад змагаецца
на толькі супроць рэвалюцыйных эле-
мэнтаў беларускага народу, але і лі-
чыць, што для таго, каб гэты народ
быў спакойны, трэба канчаткова зні-
шыць усю беларускую культурную
работу. Свой галоўны фашысцкі Удар
паны накіроўваюць супроць прымеж-
ных СССР краін, падрыхтоўваючы гэ-
тым зладчынную вайну супроць працоў-
ных СССР.

Сход рабочых і служачых выносіць
энергічны пратэст з прычыны гэтага
новага зьдзеку польскага фашызму
з беларускага сялянства.

Сход патрабуе безадкладнага адчы-
неньня беларускіх школ.

Мы патрабуем спыніць зьдзекі з бе-
ларускіх працоўных мас.

Няхай жыве рабочая і сялянская
кляса! Няхай жывуць працоўныя масы
Заходняй Беларусі! Няхай жыве оу-
сьветная рэвалюцыя!

Заслухаўшы інфармацыю т. Ада-
мовіча аб ганебных зьдзеках поль-
скага фашызму з рабочых і сялян
у Заходняй Беларусі, мы, рабочыя
і служачыя Менскага Электра-Вада-
праводнага Камбінату, усе як адзін
абураны бандыцкім учынкам поль-
скага фашызму, які выявіўся ў раз-
гоне „Таварыства Беларускай Шко-
лы“.

Гэты ганебны дзеянні азьяв-
рэльх фашыстых вядуць да таго,
каб падрыхтаваць тым для нападу
на Савецкі Саюз Сацыялістычных
Рэспублік. Але няхай ведае пан
Шкюдзкі, што мы ўсе як адзін вы-
ступім на абарону сваёй сацыялі-
стычнай бацькаўшчыны, супроць ка-
таў і прыгняталнікаў рабочай кля-
сы ўсяго сьвету.

Мы пратэстуем супроць крывава-
га рэжыму фашысцкага тэруру ў
Заходняй Беларусі!
Далоў польскі фашызм!
Няхай жыве пралетарская рэва-
люцыя ў Польшчы!
Няхай жыве вывядзеная в-пад
польскага фашызму Заходняй Бела-
русь!

Рост уплыву Камуністычнага Ін-
тэрнацыяналу ў калёніях і паўкалі-
яных знаходзіць сваё арганізацыйнае
адлюстраваньне ва ўзнікненьні но-
вых камуністычных партыяў і ў де-
лечьныі рабочых рэвалюцыйных
партыяў да Інтэрнацыяналу. Шосты
сусьветны кангрэс вітае факт ства-
реньня і далученьня да Камінтэр-
ну гэтых новых сэкцыяў, як новае
выяўленьне давер'я рабочых і сялян-
скіх мас і прыгнечанага народаў да
Камуністычнага Інтэрнацыяналу і
яго кіраўніцтва ў справе барацьбы
супроць калёніяльнага прыгнечань-
ня і як пацьвярдзеньне сапраўды
сусьветнага размаху яго працы.

СКЛАД ВЫКАНКОМУ КАМІНТЭРНУ І ІКК

У новы склад Выканкому Камін-
тэрну абрана 59 дэлегатаў, у тым
ліку: Бэл, Бленіе, Бухарын, Жан-
мат, Ілек, Катаяма, Кэмпбэл, Ко-
ларав, Бэла Кун, Куусінен, Плен-
чык, Копленік, Інуанд, Лустон, Ла-
зюскі, Манэр, Мануільскі, Міцке-
віч, Молатаў, Цік, Брушнін, Пят-
ніцкі, Рэмэле, Рэст, Рыкаў, Сэ-
мар, Крымнік, Сталін, Тэльман,
Торэз, Фостэр, Ісараў, Кларэ Цэт-
кін, Іньбуун, Шмэраль, Эрглі,
Энбэр-Дро і інш.

У кандыдаты ІККі абраны 32 та-
варышы у тым ліку: Варга, Гэкэрт,
Гітлэў, Гусев, Доры, Запатоці,
Манмусо, Майорава, Хорнэр Ярас-
лаўскі і інш.

У члены Інтэрнацыянальнай ІКК
абраны 21 таварыш, у тым ліку:
Ангарэціс, Горнік, Кашэн, Фэлікс
Кон, Мэрсі, Цірава, Солы, Стучна,
Сю-Юэн, Эбэрлейн і інш.

Сход рабочых і служачых выносіць
энергічны пратэст з прычыны гэтага
новага зьдзеку польскага фашызму
з беларускага сялянства.

Чан Кай-шы аб „адзінстве“ гаміндану

ШАНХАЙ, 4. Чан Кай-шы апублі-
каваў вялікую заяву аб агульным
становішчы Кітая і, адначасова, праз
афіцыйнае агенцтва нанкінскага
ўраду, разаслаў маніфэст аб стано-
вішчы ўнутры гаміндану і палітыч-
ным становішчы нанкінскага ўраду.

Чан Кай-шы катэгорычна адмаў-
ляе існаваньне левага і правага кры-
ла ўнутры гаміндану. Чуткі аб утв-
рэнні груповак, па яго словах «рас-
паўсюджваюцца камуністымі, якія
жадаюць дыскрэдытаваць нацыя-
нальны рух».

Чан Кай-шы ў маніфэсьце паўта-
рае звычайныя вышад супроць Ка-
мінтэрну і СССР. Увогуле, як і вая-
ва, так і маніфэст падкрэсьліваюць
неабходнасьць захаваньня адзінства
ўнутры гаміндану, як вядзасьцікі
пасыяховага ваваршэньня рэвалю-
цыі».

Сёньня а 7 гадз. увечары ў Доме Працасьветы
АДБУДЗЕЦЦА
ўрачысты выпуск
курсаў грамадчыц,
работнікаў саветаў пры ЦВК
сумесна з дэлегацымі сходамі ўсіх 3-х раёнаў (горадз-
нога, ляхаўскага і кастрычнікавага).
Ліку ўсіх дэлегатак абавязкова. — Запрашаюцца старыя дэлегаткі.
ЖАНАДЗЕЛ МЕН. АК КП(б)Б.

Дзе самалёт „Совет- ский Север“?

Прэмія ў 2.000 руб. за
выкрыцьцё самалёту

МАСКВА, 6. У зьвязку з адсут-
насьцю вестак аб самалёце „Совет-
ский Север“, Асаваіямі СССР паве-
даляе, што самалёт зьляцеў 13-га
жніўня з Анадыру на поўнач і не
даоў аб сабе вестак да 19-га жніўня.
Зараз зноў несьдома, дзе ён знахо-
дзіцца. Матчыма, што самалёт чакае
напалітывія падар'я дзе-небудзь на
ўзбярэжжэ Ледавікова акіяну ці на
высьпе Уранкеля. На выпадак вы-
мушанай пасадкі зьлімаж мае зброю,
гарчы і цыглу вопратку. Асаваіям
ужыў рад крокаў да пошукаў. За вы-
крыцьцё месцазнаходжаньня самале-
та прызначана прэмія ў 2.000 руб.

100 млн. руб. на новыя заводы

МАСКВА, 4. У 1928-29 годзе ВСНГ
СССР мяркуе адпусьціць на пабудову
новых заводаў па вырабе будуўнічых
матэрыялаў 100 мільянаў руб. Заводы
мяркуецца пабудоваць у цэнтральна-
прамысловым раёне, на Украіне, Закаў-
казьзі і Казакстане.

Добры ўраджай у Сібіры

НОВАСІБІРСК, 5. Па апошніх да-
ных экспэртнай камісіі краю, сярэд-
нясібірскай выхад пшаніцы новага
ўраджаю з аднаго гектара вывучаец
па ў адну тонну. Уборак яравых кан-
чаецца. Такім чынам, чакаць пагар-
шэньня ўраджаю ня трэба. Новы
ўраджай вышэй сярэдняга і значна
перавышае ўраджай мінулага году.

Ангельскі капітал падпарадкуе сабе Кітай

ЛЕНДАН, 6. Як наведамляе „Дэй-
лі Экспрэс“, у Лендане арганізаваны
капітальны сьноўкат ангельскіх пра-
мыслоўцаў з мэтай ўзяць удзел у
аднаўленьні разбураных грамадзянскай
вайнай раёнаў Кітаю. Асноўны капі-
тал сьноўкату складае каля 150
мільянаў руб. Паводле слоў газэты, сьноў-

сіндыкат ужо заключыў рад будыма
дагавораў з нанкінскім урадам.
Газэта далей наведамляе, што ў
Лендане арганізавалася і другая ан-
гельская фінансавая група, якая мяр-
куе заняцца пабудовай чыгунак і нао-
гуль дарог у правінцыях Чжэ-Цзылі
і Цзыяну

Эпідэмія трасцы ў Грэцыі

АТЭНЭ, 5. Вывізел захварэў цяж-
кай формай трасцы, якая лютуе ў
Атэнах. Амаць чэврыч насьляніцтва
Атэні і Пэраў (Атэніскі порт) ахо-
мы гэтай эпідэміяй. Форма трас-

цы асабліва небясьпечна з-за ўзвы-
наючы пасьля яе ўскладненьняў. На
бліжэйшыя восени і прахладнае на-
двор'е даюць надзею на спыненне эпід-
эміяй, якая ў апошнія дні некалькі
паменшылася.

Пленум ЦК КП(б)Б адкрываецца 8 верасьня

У 12 ГАДЗІН ДНЯ
ПЫТАНЬНІ:
1) Задачы партыйнай работы на бліжэйшы пэ-
рыяд—Т. КНОРЫН.
2) Аб падрыхтоўцы да загатоўчай кампаніі—
ТАВ. АДАМАЎІЦ.
3) Аб становішчы і сыстэме народнай асьветы ў
СССР—Т. БАЛІЦКІ.
4) Арганізацыйныя пытаньні.

Рабочы і служачы, што ты зрабіў, каб паскорыць падпіску на 2-ю пазыку індустрыялізацыі сярод сяброў твайго калектыву?

ДЗЯРЖАЎНЫ БЮДЖЭТ

(НА ПАСЯДЖЭНЬНІ СНК ВССР)

Дзяржаўны бюджэт ВССР на 1928-29 год, які быў заслухан па дакладу народнага камісара фінансаў тав. Мінуліца на пасяджэнні СНК 28-га жніўня г. г., прыняты Саветам Народны Камісарыяў у агульнай суме 77.058,3 тыс. руб. У 1927-28 г. дзяржаўны бюджэт ВССР склаўся 59.663,4 тыс. руб. Такім чынам, дзяржаўны бюджэт ВССР на наступны год павялічваецца ў параўнаньні з 1927-28 г. на 28,2 проц.

Такі значны рост дзяржаўнага бюджэту, які выклікаецца неадкладнымі гаспадарчымі і сацыяльна-культурнымі патрэбамі ВССР, адначасова сьведчыць аб посьпехах савецкага будаўніцтва ВССР, бо бюджэт у савецкіх умовах асабліва цесна звязан з усёй народнай гаспадаркай рэспублікі.

Уласныя рэспубліканскія даходы ВССР па бюджэце на 1928-29 г., у параўнаньні з 1927-28 г., павялічваюцца на 12 проц. і вызначаюцца ў суме 55.897,7 тыс. руб. Пры гэтым непадатковыя даходы ў агульнай суме тэрытарыяльных даходаў дзяр-

жаўнага бюджэту захоўваюць пераважную ўдзельную вагу (57 проц.), што адбівае тую належную ўвагу, якая звяртаецца на скарыстаньне дзяржаўнай маемасьці ВССР, як крыніцы даходаў рэспублікі.

З непадатковых даходаў галоўным выдзяляецца даход ад дзяржаўных лясоў ВССР. Надаючы вялікае значэньне паказанай крыніцы непадатковых даходаў, 2-я сесія ЦВК ВССР VIII-га скліканьня паставіла адпаведныя меры ўмацаваньня эксплятацыі дзяржаўных лясоў ВССР. Умовы скарыстаньня лясоў, з прычыны вычарпаньня драўніны на лясных плячых, якія перадаюцца ў зямельны фонд і неабходнасьць пакрыцьця ў бліжэйшыя гады звыш плянавага водпуску, пельга прызнаць вусім спрыячымі для ўмацаваньня лясога даходу. З гэтай прычыны мерапрыемства па рацыяльнай эксплятацыі лясоў ВССР, на правядзеньні лесаўпарадкачых, лесаахоўвацкіх і інш. работ, правэрка навуко-

вай грунтоўнасьці і гаспадарчай мэтагаднасьці норм эксплятацыі лясоў ВССР (пытаньні аб зваротах рубкі і інш.)—выдзяляюцца першачарговымі задачамі. З мэтай павялічэньня лясога даходу ў 1928-29 годзе прынята залічэньне звыш плянавых водпуску на больш доўгі перыяд (на 10 год), як гэта вынікае з існуючых у сучасны момант норм выдзеньня лясога гаспадаркі і павялічаны таксы на лес, які аддупчаецца зможнаму насельніцтву. Варучы пад увагу вынікі гэтых мерапрыемстваў, а таксама завінавачанасьць лесапарубічыкаў за пашыраны ў 1927-28 годзе водпуск лесу, бюджэтнае прызначэньне па лясным даходзе павялічваецца на 2 а пал. млн. руб. у параўнаньні з бюджэтай лічбай 1927-1928 г. і складае на 1928-29 г. 28 а пал. млн. руб., або 47,4 проц. усяе сумы ўласных рэспубліканскіх даходаў дзяржаўнага бюджэту.

Умацаваньне дзяржаўнай прамысловасьці ВССР, больш спрыячымі ў

1927-28 г. умовы дзейнасьці яе ў сэнсе атрымання прыбыткаў, далі магчымасьць павялічыць даходы ад прамысловасьці на будучы год на 761 тыс. руб., або на 27,7 проц., у параўнаньні з мінулым годам.

Даходы ад дзяржаўнага гандлю і банкаў павялічваюцца на 164,8 тыс. рублёў, або на 36,8 проц.; аднак, трэба адзначыць, што фінансавыя вынікі дзейнасьці раду гандлёвых прадпрыемстваў выдзяляюцца яшчэ на зусім выстархальнымі.

Агульная сума падатковых даходаў на 1928-29 г. складае 23.912,2 г. руб. супроць 21.019,1 тыс. руб. у 1927-28 г.

Па разьліку на 1 душу насельніцтва сума падаткаў будзе складаць у 1928-29 годзе 4 руб. 60 к. супроць 4 руб. 13 кап. у 1927-28 годзе. Сума гэтых падаткаў па іншых саюзных рэспубліках складала ў 1927-1928 г. г. на РСФСР—6 руб. 90 кап., у УССР—7 руб. 05 к., ЗСФСР—5 руб. 25 к. на адну душу. Адсюль відаць слабасьць падатковых крыніц ВССР, як вынік асаблівасьцяў яе народна-гаспадарчага жыцьця.

Галоўнейшымі з падатковых даходаў выдзяляюцца: адзіны сельска-гаспадарчы падатак, які звязан з сельскай гаспадаркай, прамысловы і падатковы падатак, які залежаць ад становішча і разьвіцьця гандлёва-прамысловай дзейнасьці.

Павялічэньне падатковых даходаў па дзяржаўным бюджэце на 1928-29 год знаходзіцца ў адпаведнасьці з уздымам народнай гаспадаркі і наогул выдзяляецца шляхам да больш мэтагаднага разьмеркаваньня сродкаў праз бюджэт на мэты сацыялістычнага будаўніцтва.

Па бюджэце на 1928-29 г. прадугледжана павялічэньне сумы адзінага сельска-гаспадарчага падатку да 11.400 тыс. руб. (у бюджэце 1927-28 г. фактычна паступіць каля 9.800 т. р.). На працягу мінулых гадоў сумы адзінага сельска-гаспадарчага падатку, пасля зьніжэньня ў 1925-26 г., мяняліся нязначна. Між тым, адначасова ішоў бюджэтыны рост усіх галоўных элементаў сельскай гаспа-

даркі (пасеўнай плошчы, коняў, ратагай жывёлы, свіней). Павялічэньне сельска-гаспадарчага падатку на 1928-29 г. адбываецца, галоўным чынам, праз большую прагрэсію ападаткаваньня зможных гаспадарак. Палёгкі, якія даваліся да гэтага часу бяднейшым гаспадаркам, ня толькі не памяншаюцца, а наадварот, павялічваюцца. Калі ў 1927-28 г. поўнасьцю было вызвалена ад падатку 24,1% усіх гаспадарак, то ў наступным годзе вусім ня будзе абкладацца ня менш 35 проц. усіх гаспадарак.

Падаткі, якія звязаны з гандлёва-прамысловай дзейнасьцю (прамысловы і падатковы), прыняты СНК на будучы год: прамысловы—у суме 7.200 тыс. руб. і падатковы—у суме 4.500 тыс. руб. У параўнаньні з фактычна чаканым паступленьнем 1927-28 г., гэта дае павялічэньне па абодвух падатках разам на 10,5%, а ў параўнаньні з бюджэтным прызначэньнем—на 2,6 проц.

Як зазначана вышэй, агульная сума тэрытарыяльных даходаў ВССР

на 1928-29 г. складае 55.897 тыс. руб. Выходзячы з неабходных патрэб, якія стаяць перад бюджэтам ВССР на 1928-29 г., Савет Народных Камісарыяў ВССР паставіў прасіць урад ВССР асыгнаваць з агульна-саюзных сродкаў для абалясаваньня бюджэту ВССР на наступны год 21.160,6 т. рублёў (самост прызначаных рэзэрваў згодна паставы СНК ВССР, 12 млн. рублёў).

Дзяржаўныя выдаткі па бюджэце ВССР на 1928-29 г. запраектаваны ў адпаведнасьці з дырэктывамі 9-га Усебеларускага Зьезду Саветаў і пастаовамі ЦВК ВССР і накіраваны на далейшае ўмацаваньне народнай гаспадаркі ВССР, а рашучым павышэньнем аграмаджанага сэктару яе, а таксама на ўздым сацыяльна-культурнага будаўніцтва рэспублікі, пры ўсямерным памяншэньні выдаткаў на кіраўніцтва. У разьмеркаваньні прызначаных па бюджэце сродкаў паказаны дырэктывы ўраду зьняцьці дастатковы адбытак, што відаць з наступных лічбаў:



1906 год—у Чырвоную армію

Арганізавана ідзе прызыўнік вывучаць справу абароны краіны

„Саха“ не зачынена

Рэдакцыя і кантора двохтыднёвае Беларускае часопісі на справе сельскае гаспадаркі „Саха“ атрымала на-рад свае кнігі і дакуманты, забраныя паліцыяй пры палёзе на памяшкань-не Т-ва Беларускае школы, у якім месцілася таксама „Саха“.

МІОД У ВІЛЕНШЧЫНЕ

2-га верасьня ў Вільні ў некалькіх месцах адбыліся мітынгі і дэманстра-цыі рабочае моладзі. У Вялейскім і Пастаўскім паветах было параонідана шмат намуностычных адозваў. У Вільні пад час дэманстрацыі ары-штэвана каля 30 чалавек. Зроблены арышты і на правінцыі.

ПАЛІЦЫЯ АРЫШТОЎВАЕ БАСТУЮЧЫХ

3-га верасьня ў Варшаве пачалася забастоўка фурманоў. Па вестках „Ро-ботніка“, забастоўка праходзіць спа-койна. Тым ня менш паліцыя арыштэвала некалькі бастуючых і трох з іх пера-дала судоваму следчаму.

Рэарганізацыя Ковенска-га унівэрсытэту

Як паведамляе „Літвуос Айдас“, літоўскі ўрад апрацаваў плян рэар-ганізацыі Ковенскага унівэрсытэту. Галоўным вынікам рэарганізацыі бу-дзе значнае зьмяніньне лічбы катэ-драў. На батаслоўска-філязофскім фа-культэце з 22 катэдр застанецца 11, батаслоўскае аддзяленьне касуецца. На гуманітэтычным факультэце, пе-раіменаваным у гісторыка-філязфіч-ны, з 18 катэдраў застанецца 9; на матэматычным замест 28-17, на тэ-нічным замест 17-9 катэдраў.

МАНЭЎРЫ ШАЎЛІСАЎ

8 і 9-га верасьня ў Марыямпальскім, Шавельскім і Мажаўкаўскім паветах адбудуцца вялікія манэўры шаўлісаў.

АРЫШТ 16-ці ў ПОДЭІ

У ноч на 2-ое верасьня лодзінонал паліцыя арыштэвала 16 рабочых, за-падозраных у прыналежнасьці да нап-артыі альбо насамоу.

Новая беларуская дэле-гацыя ў Віленскага ваяводу

3-га верасьня да Віленскага ваяво-ды наведвалася новая беларуская дэле-гацыя ў складзе Трэнкі, Крука і Шнар-кевіча. Дэлегацыя зной прасіла вая-воду пераглядзець справу зачыненьня Т-ва Беларускае школы. Ваявода аб-яцаў даць адказ на-днях.

Абакралі паліцыю

У ноч з 2-га на 3-е верасьня аба-кравлена камэндатура палітовае па-ліцыі ў Слотіме. Забрана вялікае су-ма грошай затоўкаю. Палітоя заста-лася блз выніку.

ПАТРАБАВАНЬНЕ ПАДВЫШКІ ЗАРАБОТКУ

ВАРШАВА, 4. Цэнтральная у-права саюзу гарнякоў апрацэставала паставоу арбітражнай камісіі, якая разглядала канфлікт у горнай пра-мысловасьці Верхняй Сілезіі. Камі-сія выказалася за прыбаўку гарня-ком у разьмеры 4-9 проц. Саюз дамагаецца прыбаўкі ў 20 проц.

Ваш нумар 900—трэба зьявіцца 25-га

(М. Смалявічы)
Смалявіцкі народ перажывае важныя падзеі. У ім уяўнасьцю ад-бываецца прызыў 1906 году. На сьцене—стол, накрыты чырво-ным абрусам. На ім скрынка з нумарамі, якую круціць член прызыў-нае камісіі. Прызыўнікі выклікаюцца па чарзе.



Чарговы прызыў і нізавыя савецкія органы

Зараз трэба ўмаціць працу па растлумачэньні прызываемай мола-дзі мэтай і значэньня прызыву, якім парадкам ён будзе праводзіцца і якія патрабаваньні прад'яўляюцца да прызыўнікоў. Трэба азнаміць прызыўнікоў у умовах службы і бы-там Чырвонай арміі. Гэтую працу лепш за ўсё право-дзіць на спецыяльных сходках, пры-сьвечаных прызыву, дамагаючыся актыўнасьці прызыўнікоў і поўнага наведваньня сходоў.

Неабходна напаміць прызыўнікам аб сьвячасовай яўцы на медыцынскім агляд.

Навешыць пакланяніцца аб тым, каб сьвячасова атрымаць ёсьці пры-нятых і назапачаных у войскі і да-біцца поўнай яўкі прызыўнікоў на зборны пункт для адпраўкі ў часты.

Правады ў Чырвоную армію паві-ны насіць урачысты арганізаваны ха-рактар.

Поспех прызыву на многім зале-жыць ад шырокай актыўнасьці са-мой моладзі і ўсяго насельніцтва.

Гэта актыўнасьць пры правядзень-ні і настойлівай працы будзе абавяз-на.

ЛЕТКАЯ „САМАКРЫТКА“ У ЖЭНЕВЕ

Новы закон аб абавязковай вайскавай

БССР НА 1928-29 ГОД

28-29-30 ЖНІЎНЯ 1928 ГОДУ

	Прэзначана на 1928-29 год		Павялічэнне ў параўнанні з 1927-28 г.	
	Сума т. р.	Проц. да агульнай сумы	Сума т. р.	Проц. да агульнай сумы
Выдаткі на народную гаспадарку	28.992,4	37,6	9.898,5	56,9
Выдаткі на сац.-культ. патрэбы	16.645,3	21,6	3.736,4	21,5
Выдаткі на кіраўніцтва	3.567,7	4,6	133,9	0,8
Сродкі, якія перадаюцца мясцовым бюджетам	24.552,9	31,9	3.278,1	18,8
Фонды	3.300,0	4,3	348,0	2,0
У С Я Г О	77.058,3	100	17.394,9	100

Адсюль відаць, што галоўная частка бюджэту, а таксама і прыросту бюджэту ідзе на народную гаспадарку; азначна павялічваюцца выдаткі на сацыяльна-культурныя патрэбы, а таксама сродкі, якія перадаюцца мясцовым бюджетам.

У адпаведнасці з агульнымі патрэбамі гаспадаркі БССР, далейшае развіццё якое ў значнай меры залежыць ад паспяховага развіцця прамысловасці, бюджэтам прадугледжваецца досыць значнае павялічэнне асыгнаванняў на ўзмацненне

неяныя гэтай галіны народнай гаспадаркі. Асыгнаванне на прамысловасць мяркуецца павялічыць у параўнанні з 1927-28 г. на 4.813 тыс. рублёў, або на 74,2 проц.

Слабасць фінансавых сродкаў рэспублікі не давалае пашырыць развіццё прамысловасці ў той меры, як гэтага патрабуюць інтарэсы гаспадарчага будаўніцтва.

Улічваючы гэта і вялікую ролю прамысловасці, як гэтага сацыялістычнага будаўніцтва, СНК БССР узята хадаўніцтва аб асыгнаванні ў агульна-саюзнага бюджэту сродкаў для пабудовы фабрыкі штучнага валакна.

У галіне сельскай гаспадаркі, якая ва ўмовах Беларускай ССР мае выключна важнае значэнне, бюджэтам прадугледжваецца праціць тых плянавых мерапрыемстваў па яе ўзмацненні і рэканструкцыі, якія былі зацверджаны ўрадовымі органамі.

Агульная сума выдаткаў на сельскую і мясную гаспадарку павялічваецца на 2.939,8 тыс. руб. або на 29,7 проц.; складае на бюджэце 1928-29 г. 12.827,1 тыс. руб.; у сувязі з агульнымі задачкамі на ўзмацненне аграмаднанага сектара пра-

дугледжваецца значнае павялічэнне асыгнаванняў на крэдытаванне калектывных гаспадарак і бядняцкага насельніцтва (з 980 тыс. руб. у 1927-28 г. да 1.400 тыс. руб. у 1928-29 г.); фінансаванне савецкіх гаспадарак павялічваецца з 500 да 700 тыс. руб.; фінансаванне сыстэмы с.-г. крэдыту павялічваецца з 1.372 да 2.520 тыс. руб. і г. д.

У сувязі з вялікім значэннем мерапрыемстваў па ўзмацненні кааперацыі, а таксама і дзяржаўнага гандлю, на дзяржаўным бюджэце на 1928-29 г. прадугледжаны асыгнаванні—600 тыс. руб. на фінансаванне сельска-гаспадарчай, самагаспадарчай і жыллёвай кааперацыі і 1.700 тыс. руб. на капітальнае будаўніцтва розных прадпрыемстваў, як тэхнічнай базы для разгортвання дзейнасці дзяржаўнага гандлю (халадільна-бокконны завод, яйкава-штучны камбінат і інш.), а таксама на ўзмацненне сродкаў гандлёвых арганізацый: Беларускага і Беларускага.

На дзяржбюджэце на 1928-29 г. прызначаны 500 тыс. руб. на пабудову ў г. Менску Дому ўраду, што выклікае асабліва вострым у стацыі рэспублікі жыллёвым крызі-

сам і адуцнасьцю адпаведных намяшканняў для ўрадовых органаў. Дрэнныя санітарныя ўмовы гор. Менску прымусяць на наступны год прызначыць на работы па сканчэнні каналізацыі г. Менску 400 тыс. р.

Пытанні электрыфікацыі знайшлі ў бюджэце на наступны год належны адбітак праз асыгнаванне 750 тыс. руб. на паказаную мэту з узрастам на 68,5 проц. у параўнанні з асыгнаваннямі 1927-28 году.

Выдаткі на сацыяльна-культурныя патрэбы павялічаны на 1928-29 год у большым разьмеры, як агульная сума наркамацкіх выдаткаў.

Патрэбай, якая ў 1928-29 г. выклікае найбольшае павялічэнне сродкаў, зьяўляецца пабудова Дзяржаўнага Універсітэту, на што мяркуецца асыгнаваць 3.000.000 руб. Выдаткі на калтарысе НК Асветы без пабудовы універсітэту павялічваюцца на 28,7 проц., на НК Аховы Здраўя на 12,8 проц.

Пры гэтым па калтарысе НК Асветы прадугледжана значнае павялічэнне асыгнаванняў на матэрыяльнае забеспячэнне студэнтаў і на паліпшэнне абсталявання ВНУ, тэхнікумаў, таксама некаторае павышэнне ставак зарплаты пра-

фэсарскаму і настаўніцкаму складу паказаных устаноў.

Па калтарысе НК Аховы Здраўя мяркуецца пашырыць сеткі лекавых устаноў, а таксама паліпшэнне якасці абслугоўвання насельніцтва медыцынскай дапамогай і павышэнне ставак зарплаты некаторым групам медперсоналу. На НК Сацыяльнага Забеспячэння павялічваюцца агульны лік пенсіянераў, якія знаходзяцца на сацыяльным забеспячэнні.

Слабасць сродкаў мясцовага бюджэту БССР і вялізнасць задач, якія стаяць перад ім, робяць мясцовы бюджэты БССР на наступны год дэфіцытнымі і патрабуюць дапамогі з дзяржбюджэту. На паказаную мэту па прынятым СНК дзяржбюджэце прынята асыгнаванне ў суме 3.000.000 р. супроць 1.928 тыс. руб. у 1927-28 г.

Выдаткі на кіраўніцтва складзены з выкананнем адпаведных пастаноў урадовых органаў, пры гэтым адміністрацыйна-кіраўнічыя выдаткі ўстаноў, якія існуюць на дзяржбюджэце змяншаюць сваю ўдзельную вагу да 6,6 проц. супроць 8,5 проц. па бюджэце 1927-28 г., пры няаналічным абсалютным павышэнні на 2,2 проц., якое выклікаецца неабход-

насцю ўзмацніць, галоўным чынам, павялічэнне апарату некаторых устаноў (НК РСІ, НК Гандлю, НК Працы).

Вышэйпаказаны кароткі агляд прынатага СНК дзяржбюджэту на 1928-29 г. дае падставу лічыць, што бюджэты на наступны год складзены, згодна дырэктыву урадовых органаў, адпавядае напрамку сацыяльна-эканамічнай палітыкі савецкага будаўніцтва, таксама і неадкладным патрабам гаспадаркі і працоўных мас рэспублікі і забяспечвае далейшыя поспехі па шляху паліпшэння добрабыту і культурна-сацыяльнага ўздыму насельніцтва БССР.

Велічыня задач, якія стаяць перад БССР на наступны 1928-29 г. і на рад далейшых гадоў, патрабуе яшчэ большага налягання, яшчэ больш сродкаў для дасягнення гэтых задач.

З гэтай прычыны трэба прыняць усё захадзі да больш поўнага выдулення і скарачэння даходных крыніц БССР, да больш эканомнага і метаэкоднага скарачэння прызначаемых на бюджэце сродкаў і да магчыма большага ўдзялення сродкаў насельніцтва ў дзяржаўныя каналы: дзяржаўныя пазыкі, касмі ашчаднасці, кааперацыю і інш.

Да ўсесаюзнай рабселькорайўскай нарады

Ці педуць беларускія рабселькоры на ўсесаюзную нараду?

Гэта залежыць ад вынікаў вучоты насыценгазэт і рабселькорайўскай рэдкалегіі насыценгазэт не прысылаюць вучотных анкет

Нарада, скліканая 5-га перасняня рабселькорайўскай камісіяй на падрыхтоўцы да з'езду рабселькорайўскага з'езда з'ехала на вучоты. Журботныя вынікі.

Адначасова вучот насыценгазэт і рабселькорайўскай амаль на зрушыўся з месца. Два разы друкаваліся ў «Звязьдзе» вучотныя анкетны, па адным разе ва ўсіх іншых газэтах. Райкомам былі разасланы спецыяльныя ўказанні. Парт'ячэйкі атрымалі адпаведныя дырэктывы. Апошні вэрсіямі прысылкі запіўненых анкет быў устаноўлен 25-га жніўня, потым працягнуты да 10-га верасня. Гэты сапраўды апошні тэрмін вынасаецца. А ў рэдакцыі ўсіх газэт наступіла ўсяго жніўнебудзь 15-20 анкет.

Чым гэта тлумачыцца? Наўжо члены рэдкалегіі ня чытаюць газэты? Ці не разуменьце парт'ячэйкі ўсёй важнасці вучоты і падрыхтоўкі да з'езду? Будзем спадзявацца, што гэтыя члены на ў гэтых.

браць анкетны. Другія — пачаць справу зноў і разаслаць анкетны райкомам для перасылі рэдкалегіям, трацяць—прасіць ЦК зрабіць напамінае ічэйкам, каб пасьпяшаліся, чацьвертыя—з пасьпяшлівым настроам праінавалі абмежавана «наўнасцю» анкет і на падставе іх зрабіць вывады. Наставілі зьяўраўца за дапамогай ЦК зрабіць ічэйкам апошняе папярэджаньне і вылучыць неважкі чалавек для «абходу прадпрыемстваў».

Ці дадуць гэтыя меры станоўчыя вынікі? Няжа сказаць. Зноў гаві, усё залежыць ад актыўнасці саміх рэдкалегіі і рабселькорайўскай. Запоўніць анкету і паслаць яе ў рэдакцыю—справа неважкая. І рэдкалегіі павінны персьпяшацца. Наступілі апошні тэрмін пасылкі ў Маскву матэрыялаў, на падставе якіх будуць прадастаўлены месцы Беларусі.

Што датычыць выбарчага абсягу ва ўсіх анкетных насыценгазэт, дырэктывы анкетных насыценгазэт.

ЗАГАТОЎКІ ў БССР

Плян хлебазагатоўак на Беларусі

(У САВЕЦЕ НАРОДНЫХ КАМІСАРАЎ БССР)

Саветам Народных Камісараў прыняты плян хлебазагатоўак і задавальненне хлебам БССР на 1928-29 год. Плянам вызначаецца капітальная лічба хлебазагатоўак на БССР у разьмеры 2 млн. пудоў (без ільня-семі).

У 1928-29 г. уведзіцца спажаньне памольнага збору натурай ва ўсіх без выключэння дзяржаўных, кааперацыйных і прыватных млынхо. Гэты збор скарачваюцца перавална на задавальненне хлебам мясцовай сельскай беднаты.

Кантрольныя лічбы памольнага збору па БССР вызначаны ў разьмеры 2 млн. пудоў. Для роўнамернага і бесперарыйнага задавальнення беднаты хлебам на працягу ўсяго году прынята патрэбным утварыць на мясцоў запасныя фонды з памольнага збору.

Усе хлебазагатоўкі БССР прызнаны дэцэнтралізаванымі мясцовымі загатоўкамі і прызначаюцца для плавнага задавальнення ў першую чаргу мясцовага насельніцтва (сельскай беднаты, насельніцтва гарадоў і інш.).

Для выканання пляну хлебазагатоўак устаноўлены тэрмін НК Фін. даручана ўстанавіць тэрмін спажаньня ад сельскага насельніцтва абавязковых плаціжоў (сельска-гас-

падарчы падатак, страхоўка і інш.), да тэрмінаў хлебазагатоўчага пляну, а НК Гандлю і Беларускаму даручана прыняць рашучыя меры да выстарчальнага завозу прамысловых тавараў і накіроўвання іх у райны хлебазагатоўак.

У якасці хлебазагатоўчыкаў па БССР дапушчаюцца толькі Беларуска-Саюз, Белсельсаюз і Саюзхлеб. Апрача гэтых хлебазагатоўчыкаў ніякія іншыя арганізацыі да хлебазагатоўак не дапушчаюцца. У адным пункце не дапушчаюцца для загатоўак больш аднаго кааператыву ад кожнай з ометам кааперацыі. Забараняецца закупка хлебапрадуктаў дзяржаўнымі, кааперацыйнымі і іншымі грамадскімі арганізацыямі ў прыватных гандляраў, або праз іх, ці для прыватнікаў.

На праўленні Беларуска-Саюза і Беларуска-Саюза ўскладзецца арганізацыйнае і аператыйнае кіраўніцтва хлебазагатоўкамі і адказнасць за ўсё хлебазагатоўчае дзейнасць гэтых сыстэм кааперацыі, у пасобку за разьмер гандлёвых і накладных выдаткаў, за правільны падбор працоўнікоў і г. д.

Хлебазагатоўчыкі павінны прыняць рашучыя меры да павялічэння актыўнасці і ініцыятыўна павялічэння загатоўчага апарату, больш

прыстасоўваючы работу да мясцовых умоў праз выездныя пастаянныя супрацоўнікоў сысных пунктаў для закупкі хлеба ў вёскі і г. д.

Дзяржаўныя і кааперацыйныя бровары, дражджавыя, пиваварныя заводы і млыны дапушчаюцца да загатоўак збожжа на самых заводах непасрэдна ад сялян без права адчэплення спецыяльных загатоўчых пунктаў па-за тэрыторыі заводу.

Вязуючыя забараняецца вываз хлебапрадуктаў за межы БССР без спецыяльнага дазволу НК Гандлю БССР.

НК Гандлю даручана ўстанавіць загатоўчыя цэны на хлеб, кіруючыся дырэктывнымі цэнамі НК Гандлю СССР на падставе кошту завозамага хлеба, не дапускаячы, аднак, рэзкіх разыходжаньняў загатоўчых цэн з суседнімі ў БССР загатоўчымі раёнамі РСФСР і УССР.

Кааперацыя павінна пашырыць хлебазагатоўчыя і прыняць меры да максымальнага палепшэння якасці выпіскамага хлеба.

Прызнана патрэбным утварыць рэзервовы хлебны фонд у БССР у разьмеры і млн. ш НК Гандлю і Дзяржаўныя павінны вызначыць парадак фінансавання хлебных аператый, утварэння хлебнага фонду, таварна-яго і г. д.

Загатоўна снурсырцу і рынак скуртаварайўскай

У бягучым годзе загатоўкі скурчына на Беларусі праводзіліся ў параўнальна інтэнсіўнасцю, у параўнанні з мінулымі гадамі, і азначным набыццём пляннага задальна-перавышэннем пляннага задальна-

чайных адміністрацыйных мер, магчыма і напору, выступленне на рынку прыватніка ў асобе самагаспадарца і загатоўчыка. Дзеля таго, каб замацаваць за сабою заваяваныя пазіцыі на скурсырцовым рынку і каб

тлумачыць гэтае зьявішча—гэта павялічэнне пошуку, асабліва сялянскага, і стварэнне запасных фондаў як для прамысловасці, так і для загатоўак.

Востры неадатат на рынку нека-

Па Савецкай Беларусі

Абураючыя зьдзекі над беднотай

КЛІЧАЎ (ад нашага карэспандэнта). Маўчала клічаўскае балота, трымаючы ў сабе ўвесь бруд, які атручваў савецкую глебу, пакуль селькорайўскае мятла не заварушыла яго, і толькі цяпер усплываюць наверх усё новыя факты злачынстваў.

У той час, калі выканкомаўцы Русіновічы і Мізьковічы сваю радлю арганізуюць у «калектыв», даюць лепшую зямлю, на дзяржаўныя грошы набываюць машыны, яны беднату прымушаюць апукаствам перасяліцца на такі пасялак, дзе зямля добра родзіць толькі мятліцу.

Тры гады таму назад РВК падлязіў беднату (Русецкую Аўхімію і інш.) у пасялку Забалотце зямлю і загадаў перасяліцца. Ён абцяў даць і сенажаць, але... і да гэтага часу сяляне не атрымалі сенажаці, без якой гаспадарку, як вядома, весці нельга.

Больш за ўсё пацярпела ад гэтых «абяцанняў» бяднячка Русецкая. З ёй адарылася два няшчасных выпадкі. Першы выпадак—у Клічаве яе хату ў гэтым годзе разьнесла бурза. Другі выпадак—вясной гэтага году Русецкая мела «сьмеласць» на агульным сходзе пакрытыкаваць адпаведных выканкомаўцаў за іх «абяцанні» даць сенажаць і паогул за іх адносіны да беднаты. Пасля гэтага на толькі райвыканкомаўцы, але і іх жонкі сталі праваць Русецкую. Яны ёй проста завілі, што «мы дабе зьнішчым». Яны пачалі з таго, што

не дазвалялі ёй абдуваць разбурэную хату, а прымушалі перасяліцца на тую пустэчу, ад якой яна была таксама прымушана адмовіцца. Яна і да гэтага часу жыве над адкрытым небам.

Да гэтага часу заставаўся ў «цеві» яшчэ адзін адказны герой «клічаўскага гнойніка»—кааператар Зайцаў. Трэба і яго прасунуць.

У часе пажару ў Клічаве кааператыву, ратуючы сваю маёмасць, страціў толькі адну банку соды (разьбіта) і рассыпаў частку солі з мяшкі (будынак кааператыву не агарэў). У гэтым, па сапрэце, прынаўса сам Зайцаў. Але ён рашыў, што на пажары можна паграць рукі. Афіцыйна актэмі была праведзена страта ад пажару больш, як на 1.000 руб. А, каб апраўдаць акты, насельніцтву Клічыва быў прыштыты грабёж маёмасці кааператыву.

Там-ж Зайцаў цяжка збіў цяжарную жанчыну Лойка Алесю, пасля чаго яна хварела некалькі тыдняў. Але цява заўважыць, што муж Лойка не знайшоў у Клічаве абароны супроць абураючага ўчынку Зайцава. На гледзячы на тое, што ў Клічаве ёсьць і судыця і міліцыя, ён застаўся непакараным. Характэрна яшчэ і тое, што клічаўскі ўрач адмовіўся зрабіць медыцынскі агляд хворага.

Да чаго-ж была моцная салідарнасць у клічаўскай кампаніі! КЛІЧАЎСКІ.

Растраты ў Смялявіцкім кааператыве

Смялявіцкая спажывочная кааперацыйная асацыяцыя на некаторых асобах рабур, але праца там у сьнезе вучоту тавараў пастаўлена кепска. Рэвізія ня была па 3 месяцы. Асабліва кепска праца кааперацыйнага з'ява ў а. Земалявіцкае, дзе загатоўчыкам зьяўляўся Кра-

хатнія патрэбы. Усяго-ж за Грышэвічам лічыцца растрата па апрама ў 109 рублёў.

Праўдзёнае нашага кааператыву і да гэтага часу трымае на службе Цялкоўніч, які ўваў у кааперацыйнай транзі на паслэдзе сваёй сістры больш за

Але тады ёсць пагроза, што беларускіх дэлегатаў на зьездзе ня будзе. Колькасць месцаў на ўсесаюзнай нарадзе рабселькораў для кожнай рэспублікі, а потым і для кожнай акругі, будзе ўстаноўлена прапарцыянальна колькасці насельніцтва і рабселькораў. І калі мы сповнімся з вынікамі вучоту—мы застанемся без месца.

Што-ж зрабіць? Гэтае пытаньне паўстала перад рабселькораўскай камісіяй і рабкормі, якія прысутнічалі на нарадзе пры «Звязьдзе». Паслышаліся прапановы. Адна прапанавалі паслаць таварышоў па прадпрыемствах і ўставах і са-

рабселькораўскай камісіі. Трэба адзначыць, што на ўсе рэдакцыі адносяцца прыхільна да працы абследаўчых троі. Рэдакцыя фабрыкі абутку, напрыклад, упарта ўнімае спатканьня з абследавальцамі, ня глядзячы на тое, што апошнія прыходзілі ўжо чатыры разы.

Да 15-га верасня павінны скончыць сваю працу спецыяльная камісія па пытаннях жаночага рабселькораўскага руху, ваенна-рабселькорскага і па пытаннях аб нацыянальных асаблівасцях у рабселькораўскай працы.

Усе ўдзельнікі падрыхтоўкі да нарады рабселькораў павінны п'ярдэпа запомніць апошнія тэрміны сканчэння сваёй працы.

П.

жывасць беларускай скуранай прамысловасці як рэспубліканскай, так і мясцовай.

Гэтыя-ж павышаныя загатоўкі да лі магчымасць стварыць даволі значны запас сырцу для забеспячэння нашай скуранай прамысловасці, чаго ня было ў мінулым годзе, калі мы ўступілі ў новы гаспадарчы год з пустымі складамі.

Якія-ж прычыны мелі ўдзельнікі павышэнне скураных заготовак гэтага году—гэта некалькі ўзмацненне загатоўчага апарату, большае ўдзяленне кааперацыі ў загатоўчую працу, а галоўнае,—та г акалічнасць, што ўсёды на Беларусі сінціла сваю працу прыватная скураная прамысловасць. А трэба сказаць, што гэтая прыватная прамысловасць займала на беларускім сырцовым рынку значнае месца, ёдольная перапрацаваць больш паловы ўсяго выхаду скурсырцу.

Якія-ж перспектывы мы маем у галіне заготовак скурсырцу ў наступнай новай загатоўчай кампаніі, прымаючы пад увагу, што ў гэтым годзе, у зьвязку з адснай падар-

ны, ставіць у цэнтры становішча нашага спажывца. Калі спажывец можа атрымаць у дзяржаўных і кааперацыйных магазінах колькі хоча гатовага абутку, то калі яму прыходзіцца гэты абутак падладжваць, то ён сустракаецца з затrudнёнем—саматужнік-навед, ня маючы тавару, або зусім адмаўляецца ад пачыткі, або бяра ў тры разы даражэй.

Які-ж выхад з гэтага становішча? Выхад заключаецца ў стварэнні арцельных абуткова-рамонтных майстэрняў, якія атрымоўваючы тавар у парадку плянавага забеспячэння, рамантавалі-б абутак на нармальных цэнах. Зараз у нас у Менску маецца толькі адна такая майстэрня (Белсампрамазаў), ды яшчэ ў некаторых мястэчках арцельныя пашывачныя майстэрні займаюцца таксама падладжваннем абутку. Але гэтага, зразумела, зусім мала. Патрэбна значная сетка рамонтных майстэрняў, якія абслугоўвалі-б патрэбы.

Л. НЯФЭДАУ.

краме аказалася расстра 414 рублёў кааперацыйных грошай.

Попыт сялянства на с.-г. машыны

ГОМЕЛЬ. Сялянства акругі ў бягучым годзе прахвільна вялікі попыт на сельска-гаспадарчыя машыны. У працягу трох кварталаў апаратнага года было рэалізавана сел.-гас. машына на 528.094 рублёў. Улічваючы, што ў бягучым годзе заапрацаваныя на машынах павялічыліся, павялічыліся завоўвачы для апрацоўкі ўраджая—на 216.600 руб., па ачымці насення—на 132.700 рублёў, машыны для апрацоўкі глебы—на 36.450 р., пасоўных—17.160 руб., малавага інвентару—на 58.165 руб., сьвідова-агароднага інвентару—на 22.950 руб., пчаларскага—на 12.000 руб.

Калі хто-небудзь з сялян пачне, таму расстрачана дагэтуль трымаючы на службе ў кааператыве, то старшыня праўдзельна звычайна адказвае: — Ён пасісі сваю расстрау.

Дзяржыморда (М. Халопенічы, Менічына)

Цікавыя парадкі заведзены ў Халопеніцкім спажывецкім т-ва, на чале якога знаходзіцца Ліцвін Рыгор. Калі хто яму чым-небудзь не дагодзіць, тады трымаецца, спуску ня дае. Такі «грошны» наш старшыня.

Аднойчы ў кааперацыйную краму зайшоў сын старшыні мясцовага саматужнага т-ва, які ў часе перавыбораў кааперацыі выступіў з крытыкай працы Ліцвіна. Доўга памятаваў гэта «грошны кааператар» Ліцвін. Калі хлапец паграсіў прадаць 2 фунты хлеба, Ліцвін накінуўся на яго з пагровай і прагнаў з крамы. Выкінуў за калнер з крамы і дружка паятычка Ліцвін. САМУСЬ.

Рабочыя абвясцілі вайну п'янству і прагулам

Падтрымаць рабочую ініцыятыву ў наступленні на гарэлку—абавязак кожнай грамадскай арганізацыі

Не часовае кампанія, а ўпартае працяжная работа

Барацьба з п'янствам—перш за ўсё не кампанія. Гэта працяжная ўпартае работа ўсіх нас. Ня буду зграбнаць у гэтым артыкуле таго, наколькі адмоўна адбываецца алькагалізм на здароўі, рабоце, на культурнасці і г. д. Аб гэтым мы ўжо шмат пісалі, а факты самі за сябе тавараць.

Карэспандэнцыі з месца, якія мы сёння вымяшчам, выразна сведчаць аб усім тым, што дае ў выніку п'янства. Карэспандэнцыі спрацацця прагулам, нывчаснымі выпадкамі, паміненнем прадукцыйнасці працы і г. д.—усё гэта, галоўным чынам, дзякуючы заложу.

Як весіць барацьбу з ім? Няма-ж такіх перашкод, якіх не магла-б перамагчы надружанае калектывнае воля рабочае клася. Мы бачым зараз надзвычайна цікавае зьявішча. На заводах, фабрыках, сустрачана хваля п'янства выступае здаровае рабочае ініцыятыва, якая накіроўваецца на барацьбу з гэтым злом.

У Менску, Віцебску і Гомелі рабочыя на сходках выносяць рэзалюцыі, у якіх патрабуюць зачынення вінна-спыртусовых крам у фабрычных раёнах. Тут-жа ствараюцца ячэйкі барацьбы за цывірозасці. Ячэйкі з кожным днём усё больш і больш вырастаюць у масавыя рабочыя арганізацыі, у якіх прымаюць удзел і жанкі рабочых.

Зусім натуральна, што партыйная і савецкая грамадасць трэба ўскладзіць чынам падтрымаць існаваньне і далейшае развіццё гэтых арганізацый трэба існаваць рабочай ініцыятыве, трэба, каб работа гэтых арганізацый дала рэальныя вынікі, бо інакш іх існаваньне будзе няжыццёвым. Апошняга ні ў якім разе нельга дамушчаць. Самая галоўная, самая страшная небяспека заключаецца ў тым, што гэтыя арганізацыі, так патрэбныя нам, будучы існаваць на паперы, будучы складаць пляны, засядаць, ствараць тэзісы і г. д.

Дысцыпліна ў за-няпадзе

Начальства п'янствуе, служачыя ідуць па яго шляху

На лініі Заход. чыг. наглядаецца рад выпадкаў расхлябанасці і п'янства ў часе выканання службовых абавязкаў.

Рэвізор Новазыхаўскага участку адвяду эксклятацый Працін ня толькі ня прымаў ніякіх мер да ўстаўлення парадку на станцыі, але ўвесь час займаўся, галоўным чынам, склокай з начальнікам станцыі Вайтэшонан. Інтэрэсы службы і дысцыпліна адыйшлі на задні плян. У выніку—бегспадарчасць, грубыя парушэнні транспартнага заканадаўства, заняпад працоўнай дысцыпліны сярод радывых працаўнікоў. Рэвізор участку Працін нядаўна адносіўся да нагляду за тэхнічнай бяспечнасцю руху цягнікоў.

Начальнік станцыі Клінды зусім нядаўна адносіўся да ўскладзеных на яго абавязкаў. Ён ня цікавіўся работай агентаў станцыі, дзякуючы чаму адначаны выпадкі знаходжаньня агентаў у часе службы ў нецвярозым стане.

ДС Курьленка ня толькі ня ўжываў мер для зьнішчэння надбайнасці, але глядзёў на ўсё скрозь пальцы.

Памочнік начальніка станцыі Клінды Цітаў прыходзіў на працу п'яным. У часе руху цягнікоў гэта пагражала чыгуначнай катастрофай.

Усіх гэтых працаўнікоў звольнілі з дарогі.

Але акрамя іх ёсць шмат агентаў, якія п'янствуюць і парушаюць працоўную дысцыпліну.

Трэба ўжыць самыя жорсткія меры да ўзмацнення працоўнай дысцыпліны на чыгуначным транспарце.

Е. Г.



Рабочы з ачымі за цывірозасць паказвае сялянам антыалкагольны куток

Добры і неабходны пачын (Гарбарня «Бальшавік», Менск)

Заўком гарбарні пачаў сыстэматычную барацьбу з п'янствам сярод рабочых. Арганізацыя ячэйка на барацьбе з алкаголем.

Вядуча перагаворы з Белдзяржуніверсытэтам аб арганізацыі на заводзе цыкло лекцый і дыспутаў аб п'янстве. Першым працягае лекцыю праф. унівэрсытэту Ленін.

Для ўзмацнення культурнай работы заўком уносіць у заводскія ўстаўніцтва цікавую прапанову: пачаць работу з 7½ гадз. раніцы, замест 8 і павялічыць перапынак на абед а адной да паўтары гадзін.

Практыка правядзення культурнай работы ў часе абеду сябе поўнасьцю апраўдала: павялічылася наведванне рабочымі сходкаў і лекцый.

Наладжаны, у зьвязку з прыездам прадстаўнікоў VI кангрэсу Камінтэрну, сход прыцягнуў 100 проц. рабочых.

Рассаднікі п'янства і хуліганства (Барысаў)

У горадзе развіваецца п'янства, і недалёка ад гарсавету знаходзіцца харчовая спекулянтка Куціца. Ён ганяў афіцыйна зельтэрскай вадой, але, калі хочаш, можна зьявіцца там гарэлку днём па 1 руб. 20 капітар, ноччу—па 1 р. 40 к.

Недалёка ад гарсавету знаходзіцца харчовая спекулянтка Куціца. Ён ганяў афіцыйна зельтэрскай вадой, але, калі хочаш, можна зьявіцца там гарэлку днём па 1 руб. 20 капітар, ноччу—па 1 р. 40 к.

Ф.

Зачынеце піўныя ў рабочых раёнах

ПАРА РЭАЛІЗАВАЦЬ ПРАПАНОВЫ РАБОЧЫХ

ВІЦЕБСК. (Уласны кар.). На старонках мясцовай газеты «Заря Запада», на шмат прадпрыемствах абгаворваецца зараз пытаньне аб мерах барацьбы з алкагалізмам сярод рабочых.

Папайка на некаторых прадпрыемствах прымае даволі пагражаючыя раамеры.

На заводзе «Чырвоны Металісты» ёсць група рабочых, якая прапівае амаль што ня ўвесь свой заробтак.

На цагельні Намтрэсту з-за п'янства прагулы павялічыліся на 50 проц.

На фанерным заводзе наглядаюцца выпадкі выпіўкі ў часе работы.

Рад няшчасных выпадкаў на заводах, у прыватнасці, нядаўні выбух вагранкі на заводзе Мэтрому № 3 рабочыя глумачаць нецвярозым станам працаўшых.

Ніважны прафарганізацыі, на жаль, слаба рэагуюць на гэтыя зьявішчы.

Толькі ў апошні час сталі стварацца ячэйкі «За цывірозасць». Гэтыя ячэйкі арганізаваны на фабрыцы «Прафітэрні», на фабрыцы гнутай мэблі і на бровары.

У блэйшы час перад гарсаветам паўстане пытаньне аб рэалізацыі прапаў рабочых, якія патрабуюць зачынення ўсіх крам па продажы гарэлкі і піўных у раёне фабрыкі і заводаў.

Б.

П'янства і прагул—родныя сёстры

ГАЛЕРЭЯ П'ЯНІЦ З «ЧЫРВОНАЕ ЗАРЫ»

— Далебод, не зразумю, як гэта здарылася,—кажа кожны раз сваёй жонцы тав. Дварэцкі. Ніяк не пайшоў-бы піць, калі-б не Казлоў. Ён мяне ўгаварыў.

Кожны раз паўтараецца байка пра белага бычка. Дварэцкі каецца, абядае больш ня піць, але прыходзіць дзень «палучкі»—зноў п'янствуе.

Падумаць, дык жах бярэ. Дварэцкі мае малых дзяцей, Казлоў—таксама. Абодва 1-га атрымалі п'янства за палову месіца; замест таго, каб аддаць грошы жонкам—пайшлі ў піўную. Нарэшце, у Дварэцкага хлосціць ўкраў грошы, яшчэ непрылітая, а Казлоў заварыў.

Назаўтра прагул. Ці да работы, калі галава п'яная, як цёбар? Возьмем Лабейку Тодара. Ён за-

РАБОК.

Забеспячэнне сельска-гаспадарчых і лясных рабочых і інвалідаў працы

Саўнарком Бел. наместні рад мэрпрыемстваў на забеспячэнні сельска-гаспадарчых і лясных рабочых — інвалідаў працы. У доме інвалідаў Беларусі для іх будзе вызначана ня менш 15 месц. НКЗемляробства запрапанавана вылучыць адну савецкую гаспадарку для арганізацыі сельска-гаспадарчай калені з сельска-гаспадарчых і лясных рабочых — інвалідаў працы. Па ліні НКСацыяльнай забяспечкі, НКПрацы і ЦСПСБ маржуеца вызначыць на 1928-29 год паўную

колькасць пэнсій для старых батракоў, пастухоў і інш. сельска-гаспадарчых і лясных рабочых, якія незабеспечаны пэнсіямі па сацыяльным страхаванні. У кожнай акрузе адводзяцца зямельныя участкі для арганізацыі арцелляў з сельска-гаспадарчых і лясных рабочых — інвалідаў працы і іх сем'яў. Гэтым арцеллям будзе выдавацца бясплатныя лены матар'яла, а Белсельбанк дае крэдыт на арганізацыю сельскай гаспадаркі на ільготных умовах.

Вывучэнне гаспадаркі Аршаншчыны і Віцебшчыны

У чэрвені месяцы аддзел прыроды і гаспадаркі ІБН наладзіў географічную экспедыцыю пад кіраўніцтвам праф. Смоліча. Мэтай экспедыцыі было даследаванне сельскай гаспадаркі ў паўночна-ўсходняй Аршаншчыне і паўднёвай Віцебшчыне. Як выявілася, раён уплыву асінабудніцтва распадаецца на дзве часткі — бліжэйшая ваколіца Воршы адзначаецца высокай інтэнсіўнасцю гаспадаркі і вельмі высокай культурнасцю насельніцтва. Раён ад Леінострою да Бабышавіч і далей на ўсход да Смаленшчыны — другая частка, вельмі багатая лясам і балотамі, так званая палесца. Адзнача-

ецца яна вялікаю роляю промыслаў у сельскай гаспадарцы — пераважна лясных, возніцкіх, выраб калёс, цяслярства, адыходныя на Леінострой і інш. Гаспадарка там заніжана. Вядзецца яна пастараўскаму, досыць экстенсіўна. Адначасова экспедыцыяй вліліся нагляданні над з'явамі матар'яльнай культуры, асабліва над осяляскімі будынкамі. Пры вывучэнні прыродных асаблівасцей між іншым даследаваліся нізкія каньцоны марэн у раёне Днепрадзвінскага вадападзелу і характары іншых ледавіковых і пасьляледавіковых утварэнняў (мамы, озы, выдмі і г.д.) 3-мі.

Навуковая экспедыцыя ў Полацк

Экспедыцыя для вывучэння архітэктурных помнікаў Полацка, арганізаваная камісіяй гісторыі мастацтва і белкульту, выдзяляецца пад кіраўніцтвам праф. Шчакаціна пры ўдзеле супрацоўніка камісіі Івана Хозерава. Былі даследаваны руіны старажытных будынкаў Бельчыцкага манастыра, а таксама раскапаны фундаменты найбольш старажытны (дзяржаўны) і найбольш старажытны (дзяржаўны) будынкаў, якія маюць быць аднесены да XI стагоддзя. У часе раскопак былі дакладна высветлены пляны навазбудаваных будынкаў 12 стагоддзя, а таксама даследаваны часткі, відзыхаўшых пазвышэйшымі перабудоўкамі. Выядкава ў сутарэнні выяўлена жамчужнае пахаванне, дзе, між іншым, знайшлася манета часу Яна Казімера, якая дапамагла дакладна датаваць гэты перабудоўкі да другой паловы XVII стагоддзя. У часе даследавання будынку Барысаглебоўскай царквы былі раскрыты ста-

радаўнія воўны і бакавыя парталы, дзе былі знайдзены вельмі добра захаваныя кавалкі арнаментальных роспісаў, а ў адным з парталаў замураваны вельмі вялізны каменны крыж. Апроч таго, у асобных будынках былі выяўлены цэлы рад фрагментаў насценных роспісаў. Між іншым, праведзена праца па ўмацаванні і дапамогай цэментнай расчыны тых роспісаў, якім пагражае небяспека ў бліжэйшы час поўнага знішчэння, бо яны без умацавання, бязумоўна, вельмі хутка абваліцца. З усіх насценных роспісаў былі зняты дакладныя калекцыі натуральную велічыню. Наогул уся зробленая праца дазволіла высветліць рад раней няясных і спрэчных момантаў у гісторыі полацкай архітэктуры і мастацтва найбольш старажытнага перыяду. Усе раскопкі-знаходкі паступаюць у збор Беларускага Дзяржаўнага Музею. В. 3—ні.

Школы камплектаваць кваліфікаванымі настаўнікамі

Народны Камісарыят Асветы БССР запрапанаванаў месцам пры камплектаванні школ і курсаў строга трымаць наступнае: Настаўнікаў у 2-х канц. школ 7-годова, школ II ступ., агульна-адукацыйных курсаў, шк. саляўскай

Да катэгорыі настаўнікаў, якія маюць права выкладаць у аднатаных вышэй установах належаць адносіць асоб, скончывшых. Універсітэты, настаўніцкія інстытуты і роўнаадукацыйныя універсітэтам прызначэння пачынаюць з 1928 года

М Е Н С К

За дзень

Заказ на першыя трамвайныя вагоны

Учора вярнуўся ў Менск з Масквы наместнік старшыні менскага гарадскога савета тав. РАБІНОВІЧ, які заключыў дагавор з ГОМЗ'ай на дастаўку для Менску першых 10 трамвайных вагонаў. У лютым — сакавіку вагоны будуць змэнтаваны і дастаўлены ў Менск.

Завочныя стралковыя спаборніцтвы

Дарпрафсаж МББ ч. арганізуе першыя завочныя стралковыя спаборніцтвы. Кожны Учпрафсаж вызначыць стралковую каманду з 10 чалавек — 7 мужчын і 3 жанчын. Спаборніцтвам будзе праводзіцца па мясоцо у прысутнасці прадстаўніка Дарпрафсажа. Каманды, якія перамажуць, будуць даны прыз. Найлепшыя стралкі будуць таксама прэміраваны.

Выйгрышы па пазыцы індустрыялізацыі

За апошнія 5 дзён Дзяржаўнай казёнай аміцнасыці БССР па 4-м тыражы першай пазыкі індустрыялізацыі вылучана на Менску 59 выйгрышаў на суму 2.660 руб. — па 100 і па 250 руб.

Апеляцыйная камісія БДУ

У працягу апошніх двух дзён у БДУ прадавала над старшынствам рэктара праф. Пічэта апеляцыйная камісія па прыёме ва ўніверсітэт. Усяго разгледжана каля 400 заяў, паводле якіх зачынае яшчэ на падфак 10 чал., мадфак — 5 і праўфак — 10. Апеляцыйная камісія ўжо скончыла сваю працу.

„Пэдфак на даму“

Прэзідыум ЦП саюза працаўнікоў асветы рашыў ажывіць завочнае навучанне. Узбуджана хакаўніцтва перад Наркамасветы аб арганізацыі ў краіду гэтага году завочнага навучання „пэдфак на даму“

Першая жанчына-міліцыянер у Менску

Тав. Марыя Мультан — першая жанчына-міліцыянер у Менску. Учора раніца Мультан прышла ў 3-ле аддзяленне міліцыі і прыступіла да работы. Тав. Мультан камсамолка — працавала раней у Цукавіцкім раёне кірмачніком дзіцячай паліцыі. У міліцыю будзе прынятыя яшчэ рад жанчын. У першы час ім будзе даручацца работа на дзяжурстве на розных шостах, правядзенні парадаў. Ад паставой службы ў першы час жанчыны-міліцыянеры будуць вызвалены. Тав. Мультан прынята ў якасці малодшага міліцыянера.

Барацьба з прастытуцыяй

НКАховы Здароўя Беларусі Узбудзіў

— ЗВАРОТ ТАВ. БАРСУКОВА. Пасля двухмесячнай замежнай камандзіроўкі вярнуўся ў Менск народны камісар аховы здароўя БССР тав. Барсукоў.

Тав. Барсукоў прыняў ўвагу ў работах міжнароднага кангрэсу сацыяльнай гігіены ў Парыжы. На гэтым кангрэсе тав. Барсукоў выступіў з дакладам аб працы санітарна-прафілактычных устаноў Беларусі.

— НОВЫЯ ПАДРУЧНІКІ. Да новага навучальнага году Белдзяржвыдавцтвам выдаю ў друк каля 20 новых падручнікаў. Выпушчана ўжо паўторнымі выданнямі больш 7 падручнікаў. Радзімі выдана на яўрэйскай, польскай і інш. мовах.

— ПЕРАДАЧА МЯСНЫХ КРАМ МДРК. З 15-га верасня Белмясгосп перадае МДРК 4 мясныя крэмы. За Белмясгоспем застаецца толькі адна крэма для абслугоўвання каўбаснай фабрыкі.

— ПРЫЁМ У ВЯЧЭРНІ РАБОЧЫ ТЭХНІКУМ. Прыём заяў ад рабочых у Менскі ввчэрні рабочы тэхнікум працягуецца да 12-га верасня. Камандзіроўкі ад культурна-адукацыйнага ЦСПСБ не абавязковы. Прыёмовая камісія ланне прадаваць 12, а званаткі пачынаюць з 15-га верасня. З 12 па 15 верасня будзе таксама адбывацца перарэгістрацыя студэнтаў.

Напад хуліганаў

Сяліне в. Сабалёўка, Влгомыскага раёну, Ігнатвічы Язеп і Гілар напалі на гр-на з хут. Мраок, таго-ж раёну, Загавалку Віцесі і яго жонку Аналію і нанеслі ім налом некалькі смяротных ран. У Загавалку 4 малых дзяцей. Прычына нападу — зямельная спрэчка.

СУД

Выезд сесіі Вярхоўнага суда ў Полацк

12-га верасня ў Полацку, у асобнай прысутнасці Вярхоўнага суда БССР, будзе слухацца справа па абвінавачанні Лапкоўскага, Хаткевіча і Вагданова ў забойстве гр-на Галасуя.

Справа гэта ў свой час разглядалася Полацкім акруговым судом, які прыгаварыў за забойства Галасуя Лапкоўскага да 10 год пазбаўлення волі, Вагданова — да 8 год і Хаткевіча — да 5 год.

Але пасля прыгавору ў Вярхоўны суд пачалі паступаць новыя матар'ялы па гэтай справе. Апрача таго ў «Правдзе», у фальстоне «Судзідзі-хабарнікі», паведамлялася аб тым, што судзідзі, якія разглядалі справу Лапкоўскага былі пачыні

Работа дэмабілізаваным чырвонымармейцам

Менскі аддзел працы запрапанаванаў усім дзяржаўным, грамадскім і прыватным прадпрыемствам і ўстановам прадставіць весткі аб пасадах, якія звалююцца ў сувязі з уходам прывынікоў 1906 году ў Чырвоную армію. Гэтыя месцы будуць зачышчацца выключна дэмабілізаванымі чырвонымармейцамі.

Навуковыя працоўнікі аб сыстэме народнай асветы

Гэтымі днямі адбыўся агульны сход прафасароў і выкладчыкаў БДУ, на якім абмяркоўваўся праект сыстэмы народнай асветы Беларусі.

Выступаўшы на гэтым сходзе навуковыя працоўнікі адзначылі, што схема сыстэмы народнай асветы для дзяцей і моладзі, якая існуюць галоўна і асноўную частку праекту, з'яўляецца аздава агульнаю. У гэтым відзе яна не дае магчымасці ясна прадставіць сабе працоўнае вучняў па асобных галінах народнай асветы.

Паказвалася таксама, што зусім не зразумела, напрыклад, як паводзе ў ВДУ, праз якія этапы, праз якія прафшколу пройдзе вучань па лініі моладзёнай асветы. Яшчэ больш цяжка ўявіць сабе, як будзе працоўнаца вучань па лініі асветы сельска-гаспадарчай. Калі будзе моць месца сельска-гаспадарчыя прафшколы, то ў якіх адносінах будуць стаць яны да школ сялянскай моладзі? Усё гэта пытанні, на якія графічная схема адказу не дае.

Сход у вынесенай рэзалюцыі намоціў рад направак да праекту. Навуковыя працоўнікі універсітэту лічыць неабходным выпрацоўку адзінай сыстэмы народнай асветы для ўсяго СССР, пры чым асноваю, па іх думцы, магла-б быць сыстэма РСФСР, як сыстэма больш гібкая і жыводзева.

Вечар у гонар пісьменьніка Апатошу

У доме праасветы адбыўся вечар у гонар вядомага яўрэйскага пісьменьніка Апатошу, аўтара раманаў: „У польскіх лясах“, „Канакрада“, „Іора“ і інш. Апатошу прачытаў некалькі сваіх апавяданняў. На вечары выступалі яўрэйскія культурныя і грамадскія дзеячы: т.т. Рафальскі, Агурскі, пісьменьнік Давіэль (Мэроўніч), паэта Харык і інш. Яны адзначылі, што ва апошні час да нас прыжджаюць ровны яўрэйскія пісьменьнікі з-за мяжы. Але прывяў такога буйнога мастака адначасова блізкага да нас па духу сваёй творчасці асабліва радуе яўрэйскую грамадзасць. Апатошу — адзін з тых „магдэх“, якія ў Амерыцы рэзка парвалі в „царіх-мавірліх“ літаратурнай яўрэйскай буржуазіі і мяшчэстна.

Паведамленьні

— У суботу, 8 верасня, а 7 годз. увечары адкрытаецца ў залі акрыканкому агульна-гарадская канферэнцыя работніц, жонак рабочых, служачых і саматульняй. Дэлеганты канферэнцыі ўваходзіць на мандатах, іосцы — на запрашалых білетах. — Астатні тэрмін прыёмаў ў ввчэрнюю саўнартышколу 15-га верасня. Таварышам, жадаючых паступіць у ввчэрнюю саўнартышколу павінны, з'явіцца на прыём у вышэйпаказаны тэрмін. Прыём адбываецца ў

Стыпендыі для студэнтаў павялічаны

Сёлета матар'яльнае стаповішча студэнцтва значна палепшыцца ў параўнанні з мінулымі гадамі. Стыпендыі будуць выдавацца студэнтам у працягу цэлага году, пачынаючы з 1-га кастрычніка. Гэта дасць магчымасць пакадаць на стыпендыі практыкантаў, якія атрымліваюць вельмі нізкую пэнсію. Колькасць стыпендый стабілізуецца. У сучасны момант пропант забеспячэння студэнцтва стыпендыямі (у сярэднім 40-50 проц.) у Беларусі значна вышэй, чым у радзе іншых рэспублік (Грузія, Азайбэрджан і інш.).

Размер стыпендыі значна павялічаны. Так, напрыклад, студэнцтва Белдзяржуніверсітэту, Ветэрынарнага інстытуту, Менскага і Віцебскага рабфакаў будзе атрымліваць 30 р. у месяц, супроць 19 рублёў у мінулым годзе, Беларускай с.-г. акадэміі і яе рабфаку — 27 рублёў замест 19 р., індустрыяльных тэхнікумаў Менску і Віцебску — 25 руб. замест 15 руб., педагагічных, с.-г. і мастацкіх тэхні-

кумаў у Гомелі, Менску і Віцебску — 20 руб. супроць 15 руб. і тэхнікумаў астатніх маскоўскай БССР 18 руб. замест 13 руб.

Усё гэта, бязумоўна, палегчыць працу па далейшай пралетарызацыі ВДУ, павысіць акадэмічную паспяховаць студэнцтва і палепшыць яго быт.

Але трэба адзначыць, што побач з павялічэннем разьмеру стыпендыі, цяжкім застасецца яшчэ жыццё аб прадастаўленні інтэрнатаў для студэнтаў. У радзе навучальных устаноў у ітэрнатах ня змогуць быць разьмешчаны нават стыпендыянты. Кватэрны крывіс можа быць зьмяжыць шляхам выслялення з будынкаў студэнцкіх інтэрнатаў асоб, якія ня маюць дацэння на да студэнцтва. Гэта мэрпрыемства з поспехам праводзіцца ў Маскве, Ленінградзе і інш. гарадох.

Студэнцтва па прыкладзе мінулых год будучы прадастаўлены ільготы па камунальных паслугах (лазны, вада, святло, театры і г. д.).

Брушны тыфус і барацьба з ім

Брушны тыфус з'яўляецца адной з найбольш вывучаных заразлівых хвароб. Мы зараз ужо добра ведаем хто і што з'яўляецца крыніцаю заразы пры брушным тыфусе, якім чынам ён пашыраецца і як можна ад яго ўсперагчыся.

Тым ня менш мы ў нашай рэспубліцы маем яшчэ даволі многа выпадкаў гэтай хваробы (у 1927 г. — 3.200 выпадкаў, у ранейшыя гады — яшчэ больш). Кожны год у канцы лета і ў пачатку восені мы бачым то ў адным, то ў другім месцы, то ў гарадох, то ў вёсках — выбухі гэтай хваробы. Восі і ў працягу апошняга месяца як у Менску, так і ў другіх гарадох Беларусі выпадкі брушнаго тыфусу сталі больш частымі.

Ад чаго гэта залежыць? Часам ад няведання, а часцей з-за нядабайнасці адносінаў да асноўных правіл гігіены і санітарыі. Што з'яўляецца крыніцаю заражэння пры брушным тыфусе? Хворы чалавек і яго выдзяленні, якія маюць у сабе бацылы брушнаго тыфусу — узбуджальніцаў гэтай хваробы. Ня толькі ў часе хваробы, але і праз 3-4 месяцы пасля выздараўлення гэтыя бацылы вылучаюцца з арганізму хворага чалавека, і, такім чынам, ён з'яўляецца, як кажучы, бацылавылучальнікам і робіць небяспеку для абкружаючых яго.

Якімі-ж шляхамі трапляе ў наш арганізм зараза ад хворага чалавека? Праз ваду ці харчовыя прадукты. Крыніцы вадазабеспячэння (рака, студня, часам вадаправодная вада), куды тым ці іншым шляхам трапілі выдзяленні ад хворага чалавека, могуць з'явіцца добрымі праваднікамі для бацыл брушнаго тыфусу, і мы можам лёгка заразіцца, калі будзем піць сырую ваду.

Ня трэба забываць аб магчымасці заражэння шляхам спажывання розных напіткаў (салётарэская вада, квас, ліманад і іншыя фруктовыя воды), калі яны прыгатаваны на сырой вадае.

Я лічу, што дашкольнае выхаванне павінна быць пакінута выключна для дзяцей, якія ня маюць бацькоў, і для дзяцей працаўнікоў-адзіночак, прымаючых пад увагу, што ўтрыманьне дашкольных устаноў для дзяржаўна з'яўляецца дэмаў

Харчовыя прадукты яшчэ часцей з'яўляюцца пашыральнікамі брушнаго тыфусу. У гэтых адносінах асабліва небяспечна смяро малака, якое можа быць сама заражана (бруднае начыньне, рукі даільшчыцы), ці можа быць заражана сырой забруджанай вадою (што з'яраецца часам на рынку).

Далей — сырая агародніна, якая трапляе на рынкі і ў крамы з заражаных агародаў (з прычыны ўгнаення іх чалавечым калам), ці прамытыя сырой вадою, а таксама сырыя фрукты. Часам заражэнне можа пашырацца і праз іншыя прадукты, якія не гатуюцца перад іх ужываннем у харч (напрыклад, хлеб і іншыя мучныя вырабы).

Значную ролю ў пашырэнні брушнаго тыфусу адгрываюць мухі. У Амерыцы наму звычайную хатнюю муху так і завуць «брушнатыфозная муха». Разносіць заразу брушнаго тыфусу могуць і падукі.

Зразумела, брушным тыфусам можна заразіцца і праз зносіны з самім хворым і яго выдзяленнямі.

Трэба сказаць, што ня ўсюкі чалавек захворвае брушным тыфусам. Да гэтага захворвання стійныя малады ўзрост (15-35 год). Далей, страўнічана-кішчанны захворванні, як рабка, прастуда, тубэркулёз.

З прычыны таго, што брушным тыфусам лёгка захворваць лароўля, працаздольныя людзі, то вельмі важна перасцерагаць сабе ад гэтага захворвання — а гэта мы лёгка можам зрабіць шляхам агусім бяшчодных прышчэпак, што дані ва ўсіх арміях у часе апошняй вайны дасканалыя вынікі. Зрабіўшы сабе 2-3 супроцьтыфусовыя прышчэпкі, мы перасцерагаем сабе на некалькі год ад захворвання і ў крайнім выпадку — пры заражэнні — можам толькі вельмі лёгка захварець.

Брушны тыфус больш лёгка паярэдаць, чым лячыць. Аб гэтым мы ўсе павінны памятаць.

Д-р Х. МОНОСЗОН.

Мая думка аб сыстэме народнае асветы

Я лічу, што дашкольнае выхаванне павінна быць пакінута выключна для дзяцей, якія ня маюць бацькоў, і для дзяцей працаўнікоў-адзіночак, прымаючых пад увагу, што ўтрыманьне дашкольных устаноў для дзяржаўна з'яўляецца дэмаў

Прафэсійна-тэхнічная асвета пачынаецца па сканчэнні агульнай асветы і працягваецца 2 гады. У навучальныя плин прафшколы павінны быць унесены толькі спецыяльныя прадметы. Прафэсійна-тэхнічная асвета

асветы, замляць, шляхам пераво-
ду у першыя канцэнтры і першыя
ступені, асобамі, якія склучылі пад-
фак.

да вышэйшых навучальных устано-
ваў, асобамі, якія склучылі пад-
фак.

Другі раз разглядаць гэтую справу.

на ўсіх членаў аб'яднання.

СЕНЬНЯ УТЭАТРЫ, КІНС

Сеньня, 7-га верасня **ЦЫРК** Сеньня, 7-га верасня

ВЯЛІКАЕ ПРАДСТАЎЛЕННЕ З 3-Х АДЛ. — 15 №

ТАМАРА, 1-ы раз выехаў лепшых на 3-х трыо СЕРЖ

1-ы раз выехаў лепшых на 3-х трыо СЕРЖ

Адамі: Едуць новыя гаспадары. Едуць буйнадушныя хлопцы ЖАК і ЖАКОШ. Пачатак рэюна а 8 з пал. г. увеч.—Наст адчынена ад 11—3 і ад 5—9 г. увеч.

КІНО-ТЭАТР "Культура"

Грандыёзны мастацкі фільм
Інжынэр **ЕЛАГІН**
У гал. ролі засл. арт. рэспублікі **Н. Ф. МАНАХАЎ**

КІНО "Чырвоныя Зоркі"

Сеньня і штодня глядзеце найлепшую камедыю
ПАТ І ПАТАШОН У МОРЫ
Бясшумная камедыя у 7 частк. пры ўдзеле славуных арт. Пат і Паташон

КІНО "ПРАПЕТАРЫ"

Ад аўторка, 4-га верасня
ШАНХАЙСКІ ДАКУМАНТ
Пачатак сеансу а 7 з пал. гадз. Каса ад 5 гадз.

КІНО "Інтэрнацыянал"

Новы мастацкі фільм
Закон і абавязак Драма ў 7 частках
У галоўнай ролі Ната Вацнядзе

Народны Камісарыят Аховы Здароўя БССР
паведамляе, што
распачаўся прыём заяў на ванантныя (платныя)
месцы на адкрываемы 1-га кастрычніка
**1-ы цыкль курсаў удасканаленьня
для зубных урачоў**

Заявы належыць падаваць на імя дырэктара Стамата-
лёгічнай Клінікі БДУ (Рэвалюцыйная, 20)
Спраўкі ад 4—6 гадз. увеч.

ЗАОЧНЫЕ КУРСЫ **БУХГАЛТЕРІЯ, КАЛЬКУЛЯЦІЯ І СТАТІСТЫКА**

Прадэманстрацыя курсу—3 МЕСЯЦЕВ.
Поступаць на курсы можна ў любой месяц года.
Прымаюцца лица с образованием не ниже 4 гр. сямілетка.

ОКОНЧИВШИМ КУРСЫ ВЫДАЮТСЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА.
Плата за першы месяц 5 руб., а за астатнія па 4 руб. в месяц
ВНОСИТСЯ В НАЧАЛЕ КАЖДОГО МЕСЯЦА ВПЕРЕД по адресу:
Мінск, Всекобана, тек. счет № 682.

Подробн. условия высылаются за 2 восьмиклопечные марки. С запро-
сами обращаться: Мінск, Всекобана, заочным курсам.

ПАДСАВЕТ СПЭЦКЛАСА пры 7-ай школе
ПАВЕДАМЛЯЕ, ШТО КАНЧАТКОВЫ ТЭРМІН
рэгістрацыі вучняў у спецыялах пры 7-ай школе да 10-га верасня.
Назначэння спецыялаў адчынены ад 4—6 гадз. увеч.

ПАСЬПЯШЭЦЕ ПАПІСАЦА!

на **ВЕРАСЕНЬ М-Ц**

ПРЫЁМ падпіскі **ЗВ'ЯЗДА**
на **ГАЗЕТУ ПРАДАЎЖАЕЦА**

Не пасьпеўшы падпісацца могуць адна-
віць падпіску ў канторы газэты
(Савецкая, 63, 3-ці паверх)
штодзённа ад 9 гадз. да 5 гадз.

ПАСЬПЯШЭЦЕ ПАПІСАЦА!

НОВЫЙ ОБЩЕДОСТУПНЫЙ САМОУЧИТЕЛЬ

КРОЙКИ И ШИТЬЯ
ЖЕНСКИХ верхних вещей, платьев и белья,
ДЕТСКИХ вещей и мужского белья.

Самоучитель изложен общедоступным языком, дает возможность легко изучать портняжное ремесло. В книге также имеются ОТДЕЛЫ муляжей (составляющие выкройки изолгой), ПО ПОЧИНКЕ И ПЕРЕЛЦОВКЕ вещей. В книге свыше 300 пояснительных рисунков и чертежей выкроек.

Цена 3 руб., с пересылкой 3 руб. 35 коп.
При высылке денег вперед пересылка бесплатна.

НОВАЯ КНИГА
САМОУЧИТЕЛЬ
КРОЙКИ МУЖСКОГО ПЛАТЬЯ
с 73 рисунками и чертежами. Цена 1 р. 80 к., с пересылкой 2 р.

НОВИНКА
ДОМАШНИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИК
САМОУЧКА

Устройство домашнего освещения, звонков, сигнализации, телефонов. Изготовление газ-электрических элементов, аккумуляторов, трансформаторов, выпрямителей. Радиоприемные установки; детекторные лампы, с антенной и без антенны. Электрооборудование клубов и изб-читален, установка проекционных фонарей и кино-аппаратов, электрооборудование клубных оцел и проч. с 188 рис. и 100 рисунков. Чертежами. Цена 2 р. 75 к., с пересылкой. Книжки. Москва, 19, улица Герцена, № 22-100.

ПОПРАВКА.

В объявлении ГОМЕЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ЛЕСБЕЛА, напечатанном в №№ 203 и 204 от 4 и 5 сентября с. г., сказано: **НА 10 СЕНТЯБРЯ С. Г. НАЗНАЧАЮТСЯ СМЕШАННЫЕ ТОРГИ**
на продажу дров;
ДОЛЖНО БЫТЬ: НА ПРОДАЖУ ОСИНОВЫХ ДРОВ.

П Р Ы Ё М
у Аб'яднаную Беларускаю Вайсковую Школу імя ЦВК БССР
ІСПЫТЫ ДЛ Я ПАСТУПЛЕННЯ У ШКОЛУ ПАЧЫНАЮЦА
з 12-га верасня г. г.

а) для кандыдатаў Менскай акругі	12 і 13 верасня г. г.
б) " " " " " "	14 і 15 " " "
в) " " " " " "	16 " " "
г) " " " " " "	17 " " "
д) " " " " " "	18 " " "
е) " " " " " "	19 і 20 " " "
ж) " " " " " "	" " " "
з) " " " " " "	" " " "

1) таварышы, якія паступаюць у школу не праз вярбоўчыя камітэі, павінны зьявіцца 20 верасня к 9 гадз. раніцай.
Навучальны АБВШ ГІНЫЦЫ.

Згубленыя і ўкрадзеныя наступныя дакуманты лічыць несапраўднымі:

Вайсковая кв. № 3102 Белковец М., выд. Мазырскім акрваецкаматам.	1379	Вуч.-конская кв. № 3694 Шопотаў У., выд. Быгомльскім РВБ.	1386
Пасьпеханыя № 290 Гусаровіча М., выд. Заслаўск. РВБ.	1380	Кааперацыйная кніжка № 760 Васілюка М. Л., выд. Старадароскім спэцкамі т-вам.	1387
Віза Ноўгародскага вяд. Барвядінскім с-саветам, Заслаўскага р.	1381	Паявая кніжка прыгараднага каапера- тыву Чэрнуха М.	1388
Асабовая кв. Вашкевіча С., выд. раёнам.	1382	Членская кніжка № 2521 Шылянка М., выд. Барысаўскім ЦРБ.	1389
Асабовая кніжка і вучотна-конск. картка Пашкоўскага М. П., выд. Заслаўскім РВБ.	1383	Асабовая картка—выд. Чаускім РВБ	1390
Кааперацыйныя кніжкі за № № 2171, 1387 Маляка, выд. Барысаўск. ЦРК.	1384	Аналіз Друзева А. С., выд. Ле- цненскі білет Захаравай Е., выд. Ле- цненскі аддзелам саюзу будаўнікоў са № 97721.	1391
Вучотна-конская кніжка № 794 Бут- вілоўскага В. Р., выд. Быгомльскім РВБ.	1385	Характарыстыка № 178, выд. Старобі- скай сямігодкай на імя Папока В. Ф.,	1392
		Зборная кніжка № 4627 Сарачынска- га І.	1393
		Дэпрымаўная кніжка № 136, выд. Ма- зырскім АБВ, кандыдацкая картка № 24016, выд. Мазырскім акругкам КП(б)В, на імя Лормана М. В.	1394
		Кніжка на карысьніцтва дзіцяці Жураве- ля Н., выд. Капаткевіцкай стражаксаі	1395
		Чл. кніжка № 42162 і паявая кніжка № 872 Лаво А. Г.	1396
		Вучотна-вайск. білет № 1897 Курловіча В. І., выд. Капыльскім РВБ.	1397
		Пашарт і вайск. кніжкі. Скарабагатага С. М., выд. Тураўскім РВБ.	1398
		Вуч.-кон. кніжка Ручана Г. І., выд. Старадароскім РВБ.	1399
		Паявая кв. № 84 Родітэйна П. Г., выд. Лагойскім спэц. т-вам.	1400
		Дэпр. кніжка № 85 Судзіка Ф., выд. Старадароскім РВБ.	1401
		Асаб. кв. № 2330 Барадзенка П. В., выд. Верхатурскім РВБ.	1402
		Паяв. кв. Кандрашова А. К., выд. Бары- саўскім ЦРК.	1403

Газета
„Звезда“
з дадаткам часопісі
„Большавік Беларусі“
КАШТУЕ 1 р. 05 к.

ПРАДАЮЦА
старыя газэты,
папяровы зрыў
і макулатура.
Зварачацца ў Галоўную кантору газ. „Звезда“, Савецкая, 63.

Кошт публікацыі аб згубе дакуманту **50 к.**

Кошт публікацыі аб скасаванні шлюбу **3 р.**

„БОЛЬШАВИК БЕЛАРУСИ“

Вышаў з друку, паступіў у продаж і дасылаецца падпісчынам
№ 8 за 1928 г.
ЗЬМЕСТ:

М. АБРАМЧУК. Больш увагі да палітвучобы.
М. ГОЛЬМАН. О реформистских блужданиях в марксистской теории.
М. КАТУШКІН. Ітогі партыйнай асветы за 1927-1928 навучальны год.
А. ЖУК. Пытальні рацыяналізацыі ў прамысловасці БССР.
П. ШАЛІМА. Эканамічнае становішча рабочай моладзі.
П. ПАСЮКЕВІЧ. Некаторыя моманты работы заводскага „троххвтаіка“.
К. ЭЛЬКІНД і БІРЫЛА. Вынікі масавай правёркі патаненьня апарату і чарговыя задачы.
Наша трыбуна
А. ЛУК'ЯНЧЫК. Увага калгаснаму будаўніцтву.
На мясцох
Х. М. РАСКІН. Опыт проведения курсов подготовки пропагандистов в районе.
Б. ШПІТАЛЬНИК. Што паказвала абслюдваньне вытворчых ячэй.
М. ШАПІРО. Як ведзецца работа с беспартыйным рабочим активам.
М. ГРАШЧАНКА, І. СМАЛЬ. Чаму вучаць фарнаўскага справы.
У ЦК КП(б)Б
Состояние и работа Гомельского парторганизации
ЛИСТ У РЕДАКЦЫЮ А. СМОЛІЧА І Н. ЯШЧЭ РАЗ
аб тэарытычнай і метадалягічнай блытаніне А. СМОЛІЧА.

Друкуецца і хутка выйдзе з друку № 9

Зьмешчаны артыкулы:
А. СЯНЬКЕВІЧ. Да пытання аб мінулых хлебза-
гастоўках.
М. КАРКЛІН. К тэкушым задачам новаго хос. года.
Сялянскія арганізацыі ў Заходняй Беларусі.
Ю. БРАТКОЎСКІ. Шляхамі нацыяналізму, апарту-
нізму і здрады (пра разлом у КПЗУ).
Наша трыбуна
Ч. ЯСІНСКИЙ. Еще один источник правых уклонов,
МІХ. ЛАБАДАЕЎ. Аб некаторых патаненьнях работы камсамольскіх ячэй пры саўгасах і калгасах.
На мясцох
М. ШАПІРА. Лёсунг самакрытыкі ў партыйнай
практычнай работе.
ПАДГОРНЫ. Барацьба за самакрытыку.
КАРПЕКА. Асобныя моманты работы з беднотай па
Глуцкім раён.
Партыйная хроніка
Крытыка і бібліяграфія
М. ГОЛЬДЗІН. Аб кніжцы С. Агурскага „Рэволюцый-
ное движение на Белоруссии“.
ЛІСТ У РЕДАКЦЫЮ т. С. Агурскага.
Памер—5 аркушаў. Кошт № у рознічным продажы
25 кап.